

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 153 (6430) | 6 ліпеня 1939 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

## Абмер зямель — задача вялікай дзяржаўнай важнасці

Ва ўсёй нашай краіне зараз праводзіцца вялікая работа па выкананні гістарычнай паставы Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і Савета Народных Камісарыяў Саюза ССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання». Агнім з важнейшых мерапрыемстваў па ажыццяўленню гэтай паставы з'яўляецца правядзенне абмеру прыватных участкаў калгаснікаў, а таксама зямель айнасобінікаў і іншых не членаў калгасаў.

Грамадская зямля калгаса з'яўляецца асноўнай крыніцай сілы і магутнасці калгаснага ладу. Яна свідчыцца і неад'якельна. Яна не можа паліцца скарачэнню, а можа быць толькі павялічана. Як знішу вока, мы абавязаны ахоўваць грамадскую зямлю калгасаў ад разбазарвання, ад пасягання тых, якія не супроць пажываюць за кошт калгаса.

Абмер прыватных участкаў мае вельмі важнае дзяржаўнае значэнне. Ён накіраван на неадкладную ліквідацыю буйнейшых скажэнняў палітыкі партыі ў галіне калгаснага землекарыстання. Паспяховае правядзенне абмеру забяспечыць далейшае ўмацаванне калгасаў і рост зямельнага набыцця калгаснікаў.

Назначаны райвыканком і райком партыі для кожнага сельсовета камісія 1 ліпеня прыступілі да абмеру прыватных участкаў калгаснікаў, зямель айнасобінікаў і іншых не членаў калгасаў.

Першыя дні абмеру паказалі, што часныя калгаснікі, лобасумленныя працуючы ў калгаснай вытворчасці, — а іх пераважна большасць, — поўнасоў адарываюць гэтыя важнейшыя дзяржаўнае мерапрыемства і практычна лапамаюць камісіям у іх скажэнні дадзенай зямлі. Самі калгаснікі каляпояцца, каб работа камісій праходзіла па іх пачынах. Інакш і не можа быць. Асноўная маса калгаснікаў кроўна зацікаўлена ў наладжанні большэвіцкага парадку на калгаснай зямлі.

Ужо ў першыя дні работы камісіямі ўскрыта мноства фактаў разбазарвання калгаснай зямлі. Напрыклад, у Багушэўскім раёне, пры абмере прыватных участкаў у сельгасарцель імені Калініна, Машанскага сельсовета, выяўлены 10 сем'яў, якія захавалі ад 0,40 да 0,50 гектара грамадскай зямлі. Усе гэтыя 10 сем'яў заняты на сваіх раздзутых прыватных участках і не выходзяць на калгасную работу.

У сельгасарцель імені Калініна і «Чырвоны пшчавец», Сенненскага раёна, некаторыя калгаснікі маюць прыватныя ўчасткі ў 2 і больш гектараў зямлі. У сельгасарцель імені «1 мая», Гомельскага раёна, пры абмере ў 40 калгаснікаў аказалася зніжкі зямлі.

Многа падобных фактаў і ў іншых раёнах рэспублікі. Яны яшчэ раз паказваюць вельмі важнае палітычнае значэнне абмеру. Яны паказваюць выключную асаблівасць партыйных і савецкіх арганізацый за правільнае і своечаснае правядзенне гэтай меры.

На жаль, у некаторых раёнах недаацнілі палітычнае значэнне абмеру, не зразумелі, што справа ідзе аб мерапрыемстве, якое павіна раз назаўсёды скончыць з фактамі разбазарвання калгаснай зямлі.

У Барысаўскім раёне маюць месца грубыя скажэнні паставы партыі і ўрада аб абмере прыватных участкаў.

У некаторых калгасах гэтыя раёны абмеру праводзяць неправеранымі двухметраўкамі, што вядзе да прамога разбазарвання калгаснай зямлі. Пры правярцы ў калгасе «Чырвоная зорка», Бішчынска-Слабодскага сельсовета, «двухметраўка» аказалася роўнай 2,01 метра. Прыватны ўчастак калгасніка М. Казака пасля абмеру гэтай двухметраўкай быў запісан

у памеры 70 з паловай сотак гектара. Пры дакладнай жа правярцы лентай прыкладзены ўчастак аказаўся амаль на 2 соткі гектара больш. З такіх сотак і складаюцца зніжкі гектараў зямлі.

Старшыні камісій па Зямельнаму сельсовету працуюць тав. Калітан. Ён праводзіць паставу партыі і ўрада аб правядзенні абмеру. Замест таго, каб вывесці абмеру кожнага прыватнага участка, як гэтага патрабуе паставы, не склаўшы акт, пакідае мершчыкам бланкеты з запісамі рэзультатаў абмеру, а сам узяжае ў горах. Абмер праводзіцца нізкакасна, паспешна. За адзін дзень камісія правяла абмер 140 прыватных участкаў. Ці не яна, што такі «парадак» работы стварае лаязкі для разбазарвання калгаснай зямлі.

Трэба ратуха змагацца са спробамі абыякі ўсталяваць партыйны і ўрада парадок правядзення абмеру. Направільныя вымярэнні, паспешнасць, абыякавыя асноўныя да афармлення актаў, да дакладнасці вымяральных інструментаў — усё гэта прыводзіць да разбазарвання калгаснай зямлі.

Партыйны і савецкія арганізацыі, зямельныя органы абавязаны з большэвіцкай непрымырласцю змагацца з тымі, хто зрывае абмер прыватных участкаў. Абмер павінен быць праведзены чотка, ясна, дакладна. Трэба асузіць паспешнасць, якая прыводзіць да зніжэння якасці работы.

У Барысаўскім, Дзельскім, Старобінскім, Кіраўцкім, Гомельскім і інш. раёнах некаторыя камісіі яшчэ не прыступілі да работы, хоць яны абавязаны былі пачаць абмер не пазней 1 ліпеня. Такія бездзяканнасць не можа быць прынята. З гэтай ачытай маруднасцю трэба неадкладна закончыць.

Маты і парадок абмеру павіны быць кожны калгаснік і айнасобінік. Перш чым прыступіць да абмеру, камісія з лапамаю партыйных арганізацый, павіны яшчэ і яшчэ раз разясніць прапоўны гістарычны паставу ЦК ВКП(б) і СНК ССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання».

У Копыцкім, Ушанскім і некаторых іншых раёнах камісіі, перш чым прыступіць да абмеру, праводзяць агульныя сходы калгаснікаў і ўсіх грамадзян, пражываючых на тэрыторыі калгаса, разясняюць паставу партыі і ўрада, адказваюць на ўсе паступіўшыя пытанні, уважліва падбіраюць мершчыкаў з ліку пераважна вопытных калгаснікаў. Толькі пасля гэтага прыступаюць да абмеру. Пасля сканчэння абмеру рэзультаты дакладваюцца агульнаму сходу.

Яна, што так павіны паступіць усе камісіі. На жаль, у некаторых раёнах камісіі, як толькі прыбываюць у калгас, адразу ж прыступаюць да абмеру, не праводзячы да гэтага сходы калгаснікаў.

Трэба поўнасоў ўлічыць ўрокі першых дзён абмеру. Дапушчаны памылкі павіны быць выпраўлены неадкладна. Партыйны і савецкія арганізацыі, зямельныя органы павіны прыняць усёсезнае сазнанне выключнай важнасці дакладнага і наўхільнага выканання гістарычнай паставы партыі і ўрада «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання». Правільнае павялічэнне абмеру прыватных участкаў калгаснікаў, зямель айнасобінікаў і іншых не членаў калгасаў яшчэ больш умацуе калгасы, забяспечыць новыя рашучыя перамогі ў барацьбе за далейшы росквіт сацыялістычнага землеводства.

# ДА ўсіх РАБОТНИКАў СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЖЫВЁЛАГАДОўЛІ БЕЛАРУСКАЙ ССР

### Зварот рэспубліканскай рады перадавікоў і арганізатараў сацыялістычнай жывёлагадоўлі

Пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна—Сталіна сацыялістычнае землеводства ідзе на шляху новага ўздыму і росквіту.

Сталініскія пільготкі азначаныя буйнейшымі гістарычнымі перамогамі ва ўсіх галінах нашага гіганцкага будаўніцтва, у тым ліку і ў жывёлагадоўлі. За гэты другой пільготкі палогоў буйнай рагатай жывёлы ў рэспубліцы павялічылася на 40 проц., свіней—на 85 проц. і авечак—на 20 проц.

Калі ў 1933 годзе ў сярэднім на кожны калгас прыходзілася ўсё жывёлы 101 галава, то ў 1938 годзе—178 галоў. Удзельная вага грамадовага лахону калгасаў ад жывёлагадоўлі ўзрасла да 36,3 проц. у 1938 г.

Нашы перамогі ў развіцці жывёлагадоўлі, як і на ўсіх іншых участках сацыялістычнага будаўніцтва, заваяваны ў жорсткай барацьбе з ворагамі народа. Беларускі народ пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі разграміў гіганцкую банду ворагаў народа—трацкіска-бухарынскіх псоў, агентаў фашысцкіх развешак. Калгаснае сялянства нашай квітучай орданаснай рэспублікі, як і ўсяго Саюза, сартае працею Сталіна і Калгаснікаў партыі пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі і ўрада.

Савецкае сялянства назаўсёды звязала свой лёс, свае жыццё з калгасам. На XVIII з'ездзе ВКП(б) таварыш Сталін гаварыў: «...Калгасы канчаткова замацаваны і ўпэўнены, а сацыялістычная сістэма гаспадаркі з'яўляецца цвёрдай адзінай формай нашага землеводства».

Адна з самых выдатных перамог калгаснага ладу заключаецца ў тым, што ён вырасціў новых людзей, станаўляў, якія дасканала ведаюць сваю справу, бізнём адданы і разлічаны, вялікай партыі Леніна—Сталіна. Такіх выдатных людзей ёсць нямала і сёрд жывёлагадоўлі.

Лепшыя з іх пільготкі азначаны савецкім урадам, яны ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі Саюза ССР.

Вось некаторыя прыклады выдатнай іх работы.

Задачы конфермы калгаса «Кастрычнік», Прапойскага раёна, донцат Вархунскага Саюза ССР, орданасец Нікіта Ермалаевіч Ватюкін і конюх-орданасец Міхаіл Грыгор'евіч Дзёмін у мінулым годзе ад 43 конематок атрымалі і вырабілі 41 жарабі.

Стыханюка Ірына Баршчэўская, свінарка калгаса «Пролетарская свабода», Кімавіцкага раёна, у мінулым годзе атрымала ад 5 свінаматок на 24,4 дзельных парся на матку.

Задачы аўнафермы калгаса «Чырвоны ўсход», Кіраўскага раёна, орданасец Віктар Паўлавіч Корзун атрымаў у 1937 годзе ад 48 аўнаматок 98 ягнят і ў 1938 годзе ад 50 аўнаматок 115 ягнят; уся іх вырабілі і атрымаў настрыг шарэй на 4,1 кг. на кожную авечку.

Даярка калгаса імені Куйбышава, Бабруйскага раёна, Едрасьця Герасімаўна Чарнецкая ад замацаваных за ёю 7 кароў у 1938 годзе атрымала на кожную на 3.260 літраў малака.

Высокая ўзнагарода перадавікоў сельскай гаспадаркі БССР, у тым ліку і работнікаў жывёлагадоўлі, павіны быць сарцы раласцю, усяляе яшчэ больш жаданія мношчы нашы песпехі.

Вялікія і адказныя задачы па далейшым развіцці жывёлагадоўлі ў трэцяй пільготцы паставі перад краінай XVIII з'езд ВКП(б), наш родны і любімы правяды таварыш Сталін—павялічыць палогоў авечак і свіней удвая, палогоў буйнай рагатай жывёлы процантаў на 40, палогоў коней процантаў на 35.

Таварышы калгаснікі, работнікі жывёлагадоўлі, спецыялісты! Зробім голы трэці сталініскай пільготкі годамі новых перамог

у галіне жывёлагадоўлі. Забяспечым далейшы рост палогоў жывёлы, павялічым яго прадуктыўнасць, палепшым параднасць.

Мы абавязваемся і заклікаем усіх калгаснікаў, работнікаў і спецыялістаў жывёлагадоўлі змагацца за наступныя пазакальнікі ў жывёлагадоўлі:

Улічваючы вельмі важнае значэнне каня ў сельскай гаспадарцы і асабліва ў абароне нашай радзімы, першае наша слова да вас, таварышы коніхі, брыгадзіры, старшыні калгасаў, калгаснікі і калгасніцы. Заклікаем вас паліць клопаты аб кані, вырошчываць моцных, зарывных коней, упадзе аднаўдзючых патрабаванням нашай народнай гаспадаркі.

У справе палішэння конягодоўлі вялікую ролю павіны адыграць коневодчыя таварыні і племянныя фермы. Іх у нас у рэспубліцы пакуль вельмі мала.

Трэба неадкладна накіраваць з неадзінакай значнасцю гэтых ферм і прыступіць у калгасах да арганізацыі іх з узорнай паставоўкай работы на фермах.

Канчаткова ліквідуем абязліжаны лаязкі да коням.

Будзем берачы каня, правільна і своечасна карміць, паліць і ўтрымліваць яго ў чыстаце.

Правізем поўнасоў і высокакасна злучку конематок, не дапускаючы скрызлімага жарабіцтва-вытворніцтва на работе.

Забяспечым выкананне ўсіх мерапрыемстваў па ахове жарабных конематок ад аборту, ствараючы для іх лепшыя ўмовы багаццатворчай выжаркі.

Мы бярэм на сябе абавязальства і заклікаем вас арганізаваць правільнае вырошчванне маладняка і засяраччы яго ад падзёку.

Акружым асаблівай увагай і любоўю коней, выдзеленых у фонд РСЧА. Партыям дадзенай нашай пераможнай Чырвонай Арміі выдатных, моцных і вынослівых коней.

Набіраецца ўборка новага ўраджаю. Для правільнага скарыстання работных коней у гэты адказны перыяд неабходна строга ўлічваць працаздольнасць кожнага каня.

Адрамантуем і прывядзем у поўны парадок навокі, вураж, будзем сачыць за падобам збруі, недапускаячы абязліжкі ў карыстанні конямі і збруяй.

Выдзелім для работы на жывярках сенакасіах лепшых коней. Загада намы коней для вывазкі сельгаскаспадарчых прадуктаў на загатоўныя пункты.

Заклятыя ворагі народа распаўсюджвалі сярод коней інфекцыйны захворванні—анемію, саві, ментіт і іншыя заразныя хваробы. Многа зроблена за гэты год па ліквідацыі захворванняў сярод коней, але яшчэ не ўсё. У асобных калгасах яшчэ ёсць факты новых захворванняў. Пара з гэтым накіраваць. Праба паставіць задачу — у самы бліжэйшы час ліквідаваць усю захворванні, для чаго поўнасоў ажыццявіць прафілактычны і ветэрынарыя-санітарныя мерапрыемствы, своечасна ізаляваць і аказаць лячэбную дапамогу захворваючым жывёлам.

Далейшае павышэнне матэрыяльнага ўзроўню і зможнасці калгасаў і калгаснікаў палікам будзе залежаць ад умацавання і разбурэння грамадскай гаспадаркі калгасаў.

Арцельная калгасная гаспадарка—крыніца сілы і багацця калгаснага ладу. Мы заклікаем усямерна ўмацоўваць і расшыраць калгасны таварныя фермы, канематкі і аўнамацкі. Умовы для гэтага ў нас ёсць і мы гэтую задачу павіны выканаць.

У разе калгасаў з усім недастаткова развонута барацьба за прадуктыўнасць жывёлы. Гэты нелахон трэба ратуха

выправіць. Неабходна шырока ўняць вольгт перадавікоў жывёлагадоўлі і на гэтай аснове дабіцца ў 1939 годзе высокай прадуктыўнасці кожнай калгаснай фермы.

Мы бярэм на сябе абавязальства і заклікаем усіх работнікаў жывёлагадоўлі забяспечыць у 1939 годзе ўдой ад кожнай каровы ў сярэднім па рэспубліцы не менш 1.300 літраў малака, а на племяфермах не менш 2.000 літраў у год. Атрымаць прывагу пільгт да галавага ўдзёру не менш 600 грам у суткі, табіца выхату ад кожнай заростай свінамацкі на 12 дзельных парасят і ад кожнай 100 аўнаматок не менш 140 дзельных ягнят. Настрыччы шарэй ад кожнай заростай авечкі не менш 3 кілаграмаў.

Калгаснікі і калгасніцы, старшыні калгасаў! Заклікаем вас забяспечыць поўнае абарэжэнне маладняка прышлому 1939 года, забяспечыўшы яго лепшымі кармамі і правільным утрыманнем.

Пара накіраваць з устаралымі метады вышайшанна пільгт пад каровамі. Канчаткова ліквідаваць гэтую практыку на нашых калгасных фермах.

Накіраваць з неадзінакай пільгтывасцю, кропківацтвам і пчалівацтвам. Пабольшыць колькасць за арганізацыю пільгтывасці і кропківацтва, пчалівацтва ў калгасах, поўнасоў выкарыстанні пільгтывасці.

Заклікаем вас забяспечыць максімальнае скарыстанне племянных вытворніцтваў шырока прымяняючы плучнае абсямяненне і ручную злучку. Жывём з калгаснай практыкай вольнаго злучку жывёлы.

Шырока развонем работу па арганізацыі і запіс палівацкіх прадуктыўнасці жывёлы. Вывям і запішам у племянныя кнігі ўсю высокапрадуктыўную жывёлу.

На ўсіх калгасных фермах арганізуем угод і запіс палівацкіх прадуктыўнасці жывёлы. Вывям і запішам у племянныя кнігі ўсю высокапрадуктыўную жывёлу.

Таварышы калгаснікі і калгасніцы! Мы ведаем, як пагубна адбіваецца на развіцці жывёлагадоўлі і на яе прадуктыўнасці няправільная арганізацыя працы на фермах. Асутнасць паставы жывёлагадоўчых брыгад і блытаніна ў аплане працы выклікаюць пачуццёва караў, абязліжкі ў доглядзе жывёлы, тармазюць развонне станаўляюцца руху. Трэба неадкладна ўсталяваць гэты сур'езны нелахон. Заража падабраць і замацаваць на фермах пастаянныя брыгады таварышам не менш чым на тры голы, і неадкладна арганізаваць правільную аплане працы ў адпаведнасці з новай інструкцыяй у кожным калгасе.

Таварышы калгаснікі, калгасніцы, старшыні калгасаў і работнікі жывёлагадоўлі! Ад усё нас залежыць правільнае кармыленне жывёлы. Карміць жывёлу па нормах і ў пўны час, усталяваць правільныя рытмы, берачы і эканоміць карчы, патрабуецца дапамогі і палары ў гэтай справе ад зоагэхнікаў і ветэрачоў.

Нельга ў далейшым дапускаць утрыманне жывёлы на гнаі; гэта паніжае прадуктыўнасць і срывае захворваннем жывёлы. Мы абавязваемся і заклікаем вас правесці на блізкае ўтрыманне ўсе фермы—канюшні, свінарнікі, кароўнікі і пчалінікі.

Кармавая база разка адстае ад росту нашай жывёлагадоўлі. Пара накіраваць такім аставам, для чаго наскорым урваценне правільных сеевабатоў, распыльм паліч кармавых траў, сіласных культур і караньніцоў і поўнасоў забяспечым правядзенне мерапрыемстваў па палішэнню лугоў і пасічачу. Своечасна правядзем уборку сенажаці 1 і 2 ўкоус без усіхкіх страт, забяспечым поўнае выкананне плана сіласавання кармавоў. Глопаты аб кармах трэба пачаць зраз. У кожным калгасе павінен быць складзены кармавы план і намечаны крыніцы забяспечэння яго.

Мы заклікаем арганізаваць дадатковую мабілізацыю кармавых рэсурсаў, у прыватнасці:

а) Правесці пасля ўборкі ранніх культур пасей пажніўных кармавых культур

(кармавая капуста, бруска, турнепс, вікаўскай сумесь), скарыстоўваючы поўнасоў ўсе насенне гэтых культур, якое асталася з высян.

б) Для павелічэння ўраджайнасці сенажаці і сенажы траў другога ўкоусу правесці адразу ж пасля першага ўкоусу падборку іх мінеральнымі і арганічнымі ўгнаеннямі, забараніўшы на іх пашу жывёлы.

Максімальна скарыстаць абыходы вінакуранай і крухмалнай прамысловасці—барду і мязгу, шляхам сіласавання іх у сумесі з гуменымі абыходамі.

в) Правесці загатоўку ў лесах галінавага кому і жоудзюў.

г) З перых-жа дзён ўборкі хлябоў узяць на ўчот кожны кілограм зернадыкоў, зборачы поўнасоў ўсю яраўну і азімную салому і мякіну і склазеці ў сараі або ў скіры.

д) Загатоўіць неабходную колькасць пасічачага матэрыялу (торфу, моху, лісцяў, верасу, апліак, паларынікаў і інш.).

Да паставоўкі жывёлы на стойлавае ўтрыманне поўнасоў закончым будаўніцтва, рамонт і абсталяванне ўсіх жывёлагадоўчых пабуоў з максімальным скарыстаннем для гэтай мэты мясных будаўнічых матэрыялаў.

Таварышы ветэрынары і зоагэхнічныя работнікі! Вы ведаеце, што асабліва важнай умовай для быстрайшага ўздыму жывёлагадоўлі з'яўляецца добрае ветэрынарыяе і зоагэхнічнае абслугоўванне жывёлы калгасаў. На вас ускладна адказная задача—у бігучым годзе закончыць апрацоўку жывёлы на бруналь, туберкуліз, знішчыць ачагі захворванняў жывёлы ад эпідэміі і не дапусціць у ладзімым распусьцежэння зарывных захворванняў сярод жывёлы, строга заахоўваючы ветэрынарыя-зоагэхнічныя правілы на фермах.

Мы звяртаемся да зямельных органаў з прапановай арганізаваць сістэматычную ўзбудоу работнікаў жывёлагадоўлі. На працягу змы ўсе работнікі жывёлагадоўлі павіны вывучыць зоагэхнікуму. Гэта вучоба дапаможа ператварыць кожны калгас і ферму ў культуру і ўзроўню гаспадарку.

Таварышы калгаснікі, калгасніцы, работнікі жывёлагадоўлі, спецыялісты і навуковцы работнікі! Шырокім разгорнем сацыялістычнае спаборніцтва імені Сталіна і Пяткоўкі, за далейшы ўздым жывёлагадоўлі ў нашай рэспубліцы, за высокую прадуктыўнасць жывёлы, за права ўдзелу ва ўсеагульнай сельгасгаспадарчай выстацы ў 1940 годзе, за права быць занесеным на рэспубліканскую Дошку пачёта.

Паставы ЦК ВКП(б) і СНК ССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання» і «Аб прыктычнай да ўборкі ўраджаю і загатоўцы сельскагаспадарчых прадуктаў у 1939 годзе» гэтыхіюль нас на стыханюўскую работу.

Мы аднаўдзюна вітаем гэты гістарычны паставы партыі і ўрада, накіраваны на далейшы рост грамадскай арцельнай гаспадаркі. Будзем усямерна ўмацоўваць грамадскую гаспадарку, аб'явім рашучую барацьбу врачам, лядырам, ілжа-калгаснікам, будзем заахоўваць чэсныя труканікаў, стыханюўцаў, людзей, адданных калгаснай справе.

Першым аказаем на штозненныя клопаты партыі і ўрада і таварыша Сталіна аб калгасным сялянстве павіна быць узорнай ўборка багатага ўраджаю нашых палёў і выкананне абавязальстваў перал дзяржавы.

Справа чэці кожнага з нас—новымі песпехамі сустраць надходзячы з'езд калгаснікаў.

Нахай 1939 год стане годам новых перамог нашай сацыялістычнай жывёлагадоўлі!

Нахай жыць наша родная партыя Леніна—Сталіна!

Нахай жыць наш савецкі ўрад!

Нахай жыць наш вылікі і любімы правяды і друг—мудры таварыш Сталін!

### Прэзідыум нарады.

## Восем міжнародных рэкордаў савецкіх паветраплавацеляў

Як вядома, 3—6 красавіка маладыя паветраплавацелі Грамадзянскага паветраплавацеля флота тт. Ф. Буруцкі і А. Алешына зрабілі дальні прыляты палёт на сфэрыстычным стратанале «СССР ВР-55».

Авіяшчына спартыўнай камісія Цэнтральнага аэраклуба ССР ім. В. П. Чкалава 5 ліпеня атрымала ад прэзідыума Міжнароднай авіяшчынай федэрацыі (ФАІ) павеламленне аб прызнанні рэзультатаў палёту тт. Буруцкіга і Алешына ў якасці васьмі міжнародных рэкордаў прыляцелі і дальнасці палёту на класу «А». Прэзідыум ФАІ ўстанавіў, што тт. Буруцкі і Алешына 3—6 красавіка на

сфэрычным аэрастае пратрымаміся ў паветры 61 галіну 30 мінут і за гэты час праляцелі па прамой 1.701 кілометр 810 метраў.

Рэзультат прыляцелі палёту, устаноўлены савецкімі аэранавігамі, заперджан у якасці пяці міжнародных рэкордаў па трэцім, чапвертай, пятай, шостаі і сёмай к

Партыйнае жыццё

КАНКРЭТНА КІРАВАЦЬ ПАРТЫЙНАЙ ПРАПАГАНДАЙ

Пастанова ЦК ВКП(б) аб пастаноўцы партыйнай прапаганды значна ўзнікла ўвагу партыйных арганізацый да пытанняў прапаганды. Гэта можна прасачыць на рабоце рэдакцый партыйных арганізацый Гомельскай вобласці (Добруш, Карма, Рагачоў, Ветка, Жлобін і інш.).

Добрушскі райком КП(б)Б сістэматычна займаецца пытаннямі прапаганды, пазешаннем яе якасці. Бюро райкома КП(б)Б ітэмамі абмяркоўвае на сваіх пасяджэннях па 2—3 пытанні прапагандысцкай работы з пярэднямі дэкадамі іх вывучэннем. Сакратар райкома КП(б)Б тав. Пастухов сам працуе над падняццём свайго тэарэтычнага ўзроўню і дапамагае пярэдням партарганізацыям у наладжванні канкрэтнага кіраўніцтва і аказанні неабходнай дапамогі таварышам, якія самастойна вывучаюць гісторыю ВКП(б).

Аднак, далёка не ўсе партыйныя арганізацыі поўнасьцю ўведаюць пастанову ЦК ВКП(б) аб прапагандзе. Рад партарганізацый канкрэтна не кіруюць прапагандай. Рагачоўскі райком КП(б)Б абмяркоўвае тое ці іншае пытанне на прапаганда, прымае невялікія рашэнні. Гэта добра. Але трэба, каб гэтыя рашэнні вельмі агульныя, неканкрэтыя і ішлі па аднаму шаблону.

Гомельскі райком КП(б)Б у савакім прыняў разгорнутыя рашэнні аб становішчы прапаганды, але гэтыя рашэнні ў пераважнай большасці пунктаў не выкананы.

Букачска-Мельніцкі і Лоеўскі райкомы КП(б)Б кіруюць справай партыйнай прапаганды часта абмяркоўваюць разгледжаныя пытанні аб з'яўленні тэарэтычных канферэнцый і не прымаюць дзейных мер, каб правільна арганізавалі справу партыйнай прапаганды.

Рад раённы (Рэчыцкі, Рагачоўскі, Свяцілавіцкі, Уваравіцкі, Чацёрскі і інш.) не ўважліва ставяцца да пытанняў прапаганды работнікамі. Гэта — рэзультат неацэнкава сур'ёзных адносін у першую чаргу з боку сакратароў райкомы партыі да справы партыйнай прапаганды.

Многія пярэдняе партарганізацыі па абмеркаванні пастаноўкі ЦК ВКП(б) аб партыйнай прапагандзе не ставілі пытаньня, як рэалізаваць гэтую важнейшую пастанову, як камуністы і беспартыйныя інтэлігентныя вывучаюць гісторыю ВКП(б), у якой дапаможа яны атрымаць патрэбу. Ёсць п'ямада сакратароў бюро пярэдняе партарганізацый, якія і на сёння неацэнкава ўдзяляюць сабе, акая іх роля ў пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сваёй партарганізацыі.

На партыйным сходзе пярэдняе партарганізацыі Багучаўскага сельсавета, Уваравіцкага раёна, вынеслі такое рашэнне: «Вывучэнне гісторыі ВКП(б) зусім аслабла, і таму неабходна ўсім узмоцнена ўзяцца за вывучэнне гісторыі ВКП(б), выбраў 2 гадзіны ў суткі, у час абеднага перапынку». Наўраў ця такое рашэнне хоп у якой-небудзь меры змяніла становішча з партучобай.

Партыйны сход работнікаў мастацтваў г. Гомеля, абмеркаваўшы пытанне аб прапагандзе, паставілі (прыводзім тэкст пастаноўкі даслоўна):

«Прыняць да ведама заяву тав. Багачова, Шульмана, Фрымана, Капа і Шкільнікава аб самастойным вывучэнні гісторыі ВКП(б), а т. Алоў, Хайтовіч, Клапер будучы займацца ў Доме партыйнай асветы. Даручыць тав. Капу (сакратару) дагаварыцца з Домам партасветы». Гэта называецца кіраўніцтвам прапагандай!

Такія рашэнні, якія свецчаць аб няведанні і няўменні канкрэтна паставіць пытанні прапаганды, можна знайсці ў рэдакцыях пярэдняе партарганізацый.

Ёсць у нас пярэдняе партыйныя арганізацыі, якія пярэдняе кіруюць партыйнай прапагандай. Сакратар бюро партарганізацыі хлебазавода (Гомель) тав. Ганзбург ішлам індывідуальнае гутарак тав. Камуністам, камсамоўскаму актыву і беспартыйнай інтэлігентнай правільна выбірае форму вучобы.

Многа камуністаў і беспартыйных інтэлігентаў завода сур'ёзна працуюць над вывучэннем гісторыі ВКП(б). Пачынаючы з савакіх правядзення гэтых тэарэтычных канферэнцый на першых двух дэкадах гісторыі ВКП(б). Зараз ідзе падрыхтоўка да тэарэтычнай канферэнцыі на трэцім дэкаду. Настаў кожнай тэарэтычнай канферэнцыі партбюро падвысіць вынікі яе.

Тав. Ганзбург канкрэтна дапамагае самастойна вывучаючым гісторыю партыі. Ён ітэмамі гутарыць з двума-трыма таварышамі, разглядае канспекты адных, другіх да аднаго на ўзнімае пытанне. Ён выязе ўчот наведвання лекцыі і кансультацый. Тав. Ганзбург сабраў групу таварышоў з 10 чалавек, якія наладзілі прыняць і партыю, і дагаварыцца з імі, які лепш арганізавалі вучобу. Зараз гэтыя таварышы стварылі пачаткі працаваць. Пытанні авалодання большасцю не раз ставіліся на агульных сходах заводскай партарганізацыі.

На гэтым прыкладзе бачна наколькі важна для кіраўніцтва партарганізацыі ўмець індывідуальна падыходзіць да кожнага таварыша, вывучаючага гісторыю партыі, ўлічваць яго запатрабаванні, яго наладжванні.

Сур'ёзна неаход у арганізацыі справы прапаганды — гэта зусім незвычайнае кіраўніцтва і звышным зместам прапаганды з боку гаркома і абкома партыі. Увага кіруючых партарганізацый канцэнтрыруецца пераважна на арганізацыйных пытаннях прапаганды. Мы ніяк на старонцы дзейнасцю, займаючыся тамімі аб наведванні, «ахвастан» камуністаў і беспартыйных рованімі формамі прапагандадасцкай работы, а пытанні якасці прапаганды, яе ідэйнага кірунку мы ніяк ак сяд не займаемся.

Каб дабіцца сур'ёзных поспехаў у ажыццяўленні пастаноўкі ЦК ВКП(б), трэба кіраўніцтва пярэдняе партарганізацыі, райкомом і абкомом КП(б)Б ітэмамі сур'ёзна займацца справай партыйнай прапаганды і, у першую чаргу, забяспечыць максімальную і канкрэтную дапамогу таварышам, якія самастойна вывучаюць гісторыю ВКП(б).

К. П. НАВАЛЕНКА, інструктар аддзела прапаганды і агітатцы Гомельскага абкома КП(б)Б.



Кансультант Калмыцкага РК КП(б) П. І. Красоўскі (справа) кансультуе групу камсамоўцаў і кандыдатаў партыі на чыпер-тэму ралізацы «Картатка курса гісторыі ВКП(б)». Фота А. Н. Ровальмана (Фотарэдакцыя ВЛТА).

ГОД РАБОТЫ МАРКСІСЦА-ЛЕНІНСКІХ УНІВЕРСИТЭТАУ

Выконваючы ўказанні партыі і таварыша Сталіна аб марксісцка-ленінскім выхаванні кадраў, Беларускае рэспубліканскі камітэт саюза работнікаў вышэйшай школы восенню 1938 года арганізаваў 2 універсітэты марксісцка-ленінска ў Менску і Горацкі.

У Менскім універсітэце навучалася на 1 і 2 курсах 133 чалавекі, у горацкім — 50. Слухачыма з'яўляюцца не толькі навуковыя работнікі, якія жадаюць атрымаць веды ў аб'ёме аспіранцкага мінімуму па грамадска-налітчыма цыклу, але і высокакваліфікаваныя навуковыя работнікі, ужо маючы вучоўную ступень і званне. Сярод іх — доктар медыцынскіх навук прафесар Ліпец, прафесары Ветохін, Осіпенка, Маз-вельскі і інш.

Ва універсітэтах марксісцка-ленінска сістэматычна чытаюцца лекцыі па гісторыі ВКП(б), дыялектычнаму і істэрычнаму матэрыялізму і т. д.

Для больш паглыбленай самастойнай прапавоўкі літаратуры класікаў марксісцка-ленінска былі арганізаваны тэарэтычныя канферэнцыі. Такіх тэарэтычных канферэнцый праведзена ў Менскім і Горацкім універсітэтах — 3.

Тэарэтычныя канферэнцыі былі прысвечаны разбору наступных тэм: «Дзе тэктый сацыял-дэмакратыі ў буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі»; раззел заклада таварыша Сталіна на XVIII з'ездзе ВКП(б) аб міжнародным становішчы; «Матэрыялізм і эмпірыкрытыцызм». Канферэнцыі праходзілі ў абстаноўцы творчай дыскусіі, пры вялікай актыўнасці навуковых работнікаў.

Пасля 2-х год навучання скончылі менскі універсітэт 34 чалавекі і пераведзена на II курс 46 чал., у Горацкім універсітэце пераведзена на II курс 47 чалавек.

І. НАЧУРА, старшыня БРК саюза вышэйшай школы.

У МЕНСКІМ АБКОМЕ КП(б)Б

Бюро Менскага абкома КП(б)Б 28 студзеня 1939 г. паставіла:

Павяршыць рашэнне бюро Уздзенскага РК КП(б)Б ад 13 жніўня 1937 года аб выключэнні з партыі Сафронава Імафея Андрэевіча, п/б № 0864971, за скаршыні ад партыі сваёй службы ў 1918—19 г. у белай арміі, ў Калчакі і няшчырасць перад партыяй.

Павяршыць рашэнне бюро Старагарскага РК КП(б)Б аб выключэнні з партыі партыі Кісіпа Іосіфа Ігнацьевіча, п/б № 0862567, які перазоб'явіўся траіцкіста-дзурнішнікам, праваўнішча школьніцкую работу, асуджанага на 8 год турмаінага заключэння.

(БЛТА).

АКТИВІСТ АБАРОННАЙ РАБОТЫ

Работы дзень скончан. У пэхах сціхае гул матораў. Мякка паштачы на бліскучых шывах станкоў, спываюцца рабні. Рабочыя клатэтыва аглядаюць свае робочыя месцы і абсталяванне.

Міхалі Васільевіч Патроўскі яшчэ раз праходзіць па пэхах, каб правяршыць электраабсталяванне, матары, і пераканаўшыся, што ўсё ў справяднасці, адпраўляецца ў памішкінае заводскага савета Асавіяхіма, дасце за шафы малакалібравае вінтоўкі і пакуць аб'яроўка рабочыя, прыводзіць іх у бавуно гатоўнасць.

— Барыне, рэбяті, вінтоўкі, — звяртаецца ён да рабочых. Усе адпраўляюцца ў заводскі пр. Тут Міхалі Васільевіч спаткаў аб'яроўку правільна стральбы. Кожны атрымлівае тры пробныя патроны.

Падасца каманда: — Падрыхтавацца!

Ляскаю затворы, зараджаюцца вінтоўкі. На міг устаўляюцца мёртвая цішыня.

Не праходзіць і шасці секунд, як у пэтры рэзідэнцыі сухі трэск стралаў.

Кудзі апа за другой паражэньне чорныя кружкі мінаўня.

Усе астраляліся амаль адначасова і, прыдкрасцішы затворы, паклазі пачоб з сабой вінтоўкі.

— Пацінціца! — скамандаваў Міхалі. Усе быстра ўскочылі на ногі і разам з інструктарам накіраваліся да мінаўня.

Міхалі палшыў да першай мінаўня.

— Хто сядзі стралаў?

— Я, таварыш Патроўскі, — адказвае брыгадзёр гаспадарка-матэрыяльнага аддзела тав. Валашоў.

— Маайчына Валашоў! Добра страляеш! Дзве кулі ў дзясцку паналі, а трэцяя — васьмёрку.

Наступная міна мінаў сасара-стаханавіца тав. Дольнікава, які з 30 магчымых вышў 26.

Міхалі падыходзіць да сярэдняй мінаўня, шыта:

— А гэта чыя?

— Мая, — пачырванелышы, адказвае стаханавец вагонзаводскага пэха тав. Сінякевіч. Усе яго кудзі пайшлі вышэй чорнага аблыма мінаўня.

— Значыць, няверна браў прыклад. Трэба рабіць воль так, — стаў паясніль Міхалі.

Сінякевіч уважліва слухаў аб'яненні інструктара. А рэбяті жартавалі: «Прамаза!»

— Ладна, даволі смяяцца. Зараз ушў-лені, што больш за вас вышў. Давайце спаборнічаць, — сказаў Сінякевіч.

— Давай, — усміхнуўшыся, адказаў хлопцы.

Кожны лёг на сваё месца і чакану камадзі.

На гэты раз тав. Сінякевіч, уціхушы ранейшыя памылкі, выстраіў пяць заліковых патронаў першым і атрымаў выдатны рэзультат — з 50 магчымых вышў 45 ачкоў.

Т. Дольнікаў, Бабіч і Гарцкевіч вышлі таксама па 45 ачкоў.

Такая ітэмамі будніца работа Міхалі Патроўскага. З 1938 г., працуючы грамадскім інструктарам Савета Асавіяхіма завода імені Маснікова (Менск), ён абучыў страляючым справе дзясцікі маладых рабочых. За апошнія дзясцікі месіаў Міхалі падрыхтаваў 76 вяршнілаўскае страляюч, частка якіх ў гэтым годзе стале на бавуны сцягі Рабоча-Сінякевіч Чырвонай Арміі.

Не так даўно тав. Патроўскага, як лепша стаханавіца і актывіста абароннай работы, партыйнае арганізацыя завода прыняла кандыдатам у члены ВКП(б). Гэтае высокае званне Міхалі з часно адпрадае ў сваёй штодзённай рабоце.

І. СУРАГА.

АГЛЯД ДРУКУ

ПАВЯРХОУНЫ ПАДЫХОД ДА ВАЖНЕЙШАЙ СПРАВЫ

„Комунар Магілёўшчыны“ — орган Магілёўскага абкома КП(б)Б і аблвыканкома

З пачуццём вялікага задавальнення сустрэлі многамільённыя калгасныя масы пастанову Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і Савета Народных Камісараў СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгаснаў ад разбазарвання». У гэтай пастаноўе калгаснікі ўбачылі яшчэ адзін доказ пяцінасных сталінскіх клопатаў партыі і ўрада аб далейшым умацаванні калгаснаў і павышэнні матэрыяльных і культурных умоў жыцця чэсных працаўнікоў сацыялістычнага земляробства.

ЦК ВКП(б) і СНК СССР усерды грубейшыя скажэнні Статута сельскагаспадарчай армелі, паказалі шляхі выпраўлення дапушчаных памылак і пераагані дробнаўласніцкіх буржуазных тэндэнцый, якія заносяцца ў калгасы астаткі разбітага кулацтва.

У барацьбе за выкананне гэтай ітэмамі пастаноўкі партыі і ўрада вялікае роля належыць нашаму друку.

Зусім у абмежаваным і спрощаным выглядзе ўваля сабе гэтую ролю абласная газета «Комунар Магілёўшчыны». Яна палшыла да рэалізацыі пастаноўкі ЦК ВКП(б) і СНК СССР, як да кампаніі. Пасля апублікавання пастаноўкі газета змясціла ў асобных нумарах водку калгаснікаў і пачыла, што гэтым ужо зрабіла ўсё, што ад яе залежыць.

Змест таго, каб на канкрэтных фактах наўрашэнні Статута сельскагаспадарчай армелі, разбазарвання і спекуляцый калгаснай зямлэй рашуча выкрываць іжэкалгаснікаў, лодыраў, дармадэў, зры-ваць з іх маску і паказваць шыду, якую яны прыносяць калгасу, газета абмяжоўвае павярхоўнай фіксацыяй голых лічбаў і фактаў нявыхаду на работу ў тым ці іншым калгасе. Не паказвае газета ў разгорнутым выглядзе лепшыя ўзоры работы чэсных калгаснікаў, стаханавіцаў сацыялістычнага земляробства.

З ітэмамі пачаўся абмер прымэдзі-ных участкаў калгаснікаў, зямель аднаасобніцаў і іншых не членаў калгаса. Газета ў нумары за 2 ліпеня аддала дзе гэтаму мэрпрыемству, наўракаваўшы дзве мізэрныя зметкі. Заметку з Бірэзінскага раёна прыводзіў поўнасьцю:

«Для правядзення работы па абме-ру прымэдзіных зямель калгаснікаў у раёне створана 18 камісій — па адной камісіі на кожны сельсавет.

З 1 ліпеня камісіі ў сельсаветах прыступілі да абмеру.»

Такога-ж зместу і другая заметка аб абмеру ў Клічэўскім раёне. Відома, такіх зметак можна «настрапаць» колькі ўгодна, не выходзячы за парог рэдакцыі, але што яны даюць, каго і чаму яны наву-го.

Т. Дольнікаў, Бабіч і Гарцкевіч вышлі таксама па 45 ачкоў.

Такая ітэмамі будніца работа Міхалі Патроўскага. З 1938 г., працуючы грамадскім інструктарам Савета Асавіяхіма завода імені Маснікова (Менск), ён абучыў страляючым справе дзясцікі маладых рабочых. За апошнія дзясцікі месіаў Міхалі падрыхтаваў 76 вяршнілаўскае страляюч, частка якіх ў гэтым годзе стале на бавуны сцягі Рабоча-Сінякевіч Чырвонай Арміі.

Не так даўно тав. Патроўскага, як лепша стаханавіца і актывіста абароннай работы, партыйнае арганізацыя завода прыняла кандыдатам у члены ВКП(б). Гэтае высокае званне Міхалі з часно адпрадае ў сваёй штодзённай рабоце.

І. СУРАГА.

чаюць — над гэтым рэдакцыя не дадумецца.

На старонках «Комунара Магілёўшчыны» няма змешчана матэрыялаў аб ходзе сяслення калгаснікаў з хутарскіх ся-дзіб у калгасныя паселішчы. Але змест іх аднабок. Газета піша толькі аб ходзе сяслення двароў, не паказвае на сваіх старонках як правільна і культурна ўстрайваюцца калгасныя паселішчы.

Праўда, у нумары за 23 чэрвеня паявіліся «Пісьмы з новага калгасна-скага». У пісьмах калгаснікі сельскагаспадарчай армелі «Чырвыны Кранітат», Раскоўніцкага раёна, расказваюць аб неспрыемнасцях, з якімі прыходзілася ім сустракацца на хутарскіх сядзібах і аб спрыяючых бытавых і культурных умовах на новым паселішчы.

Пісьмы даволі шыкавыя, але менш за ўсё тут правіла ініцыятывы газета «Комунар Магілёўшчыны». Яна толькі перадруквала гэтыя пісьмы з Раскоўніцкага раённай газеты «Сталінскі пры-зыў».

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і Соўпарком СССР у пастаноўе «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгаснаў ад разбазарвання» ўказалі, што «...грубейшыя скажэнні статута сельскагаспадарчай армелі атрымалі шырокае распаўсюджванне толькі таму, што партыйныя і саветскія кіраўнікі, замест штодзённага выхавання калгаснаў і калгаснікаў у духу строгага захавання калгаснага статута, самі спрыяючы сваёй апартуістычнай практыкай наўрашэнні статута і злачына-благадушна адносіна да прамінення ў калгасы варажых калгаснаў ляду прыватнаўласніцкіх, буржуазных тэндэнцый, за-насімых астаткімі разбітага кулацтва».

З гэтай ўказанні партыі і ўрада газета «Комунар Магілёўшчыны», як відаць, не зрабіла для сабе ніякіх вывадаў. Галоўная ўвага вышковых партыйных арганізацый прыкавана зараз да задач рэалізацыі пастаноўкі аб ахове грамадскай зямлі калгаснікаў ад разбазарвання. А «Комунар Магілёўшчыны» за ўвесь чэрвень змясціў усяго... 3 заметкі аб рабоце вышковых пярэдняе партыйных арганізацый, прычым і ў гэтых заметках толькі мімаходом згадана пытанне аб выпраўненні дапушчаных скажэнняў калгаснага статута.

Такое павярхоўнае асвятленне работы на рэалізацыі важнейшай пастаноўкі партыі і ўрада аб'яняецца, перш за ўсё, тым, што газета «Комунар Магілёўшчыны» не ўважліва ў жыццё калгаснай рэспі, не мае сувязі з актывам, не ведае яго.

Музей рэвалюцыі БССР у новым будынку

Днямі Музей рэвалюцыі БССР перахаў у новае памяшканне на вуліцы Пушкіна. Для яго адведзена 15 пакояў у няўважана будаваным будынку Акадэміі навук БССР. Зараз ідзе падрыхтоўка да абсталявання залаў і развескі экспанатаў — фотаздымак, дакументаў, карцін. У музеі ствараюцца тры новыя аддзлы па «Кароткаму курсу гісторыі ВКП(б)»; «Меншавікі і большавікі ў перыяд рускаў-рэвалюцыі (1904—1907 год)»; «Меншавікі і большавікі ў перыяд стальнінскай рэвалюцыі»; «Афармленне большавікоў у самастойную марксісцкую партыю» (1908 — 1912 год) і «Партыя большавікоў ў годы ўздыму рабочага руху перад першай імперыялістычнай вайной» (1912 — 1914 год).

Музей панаўрашэцца новымі неапублікаванымі да гэтага часу дакументамі і матэрыяламі. У архівах Менска, Магілёва і Смаленска музеяў набыў каля 100 неапублікаваных матэрыялаў, якія аліастроўваюць барацьбу беларускага народа пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна з нямецкімі і польскімі акупантамі.

Лут велькі дакументы аб звестках нямецкіх і польскіх інтэрв'ютаў у Беларусі, аб рэвалюцыянай рабоце сярод нямецкіх салдат і інш.

НАРАДА ПА ПЫТАННЮ АБ ПАРТЫЙНАЙ ВУЧОБЕ

4 ліпеня адбылася нарада па пытанню становішча партыйнай вучобы ў Кагановіцкім раёне г. Менска. На нарадзе прысутнічала 88 чалавек — сакратары бюро партарганізацый, прапагандаісты. Даглад аб становішчы партучобы ў раёне зрабіў сакратар Кагановіцкага райкома КП(б)Б тав. Камінескі.

Дакладчык указаў, што некаторыя партыйныя арганізацыі раёна (шчотачайная фабрыка, фабрыкі імені Куйбышава) на аснове ажыццяўлення пастаноўкі ЦК ВКП(б) дабіліся сур'ёзных поспехаў у арганізацыі партыйнай прапаганды. Партыйныя і непартыйныя большавікі гэтых арганізацый самастойна вывучаюць гісторыю ВКП(б), рэгулярна наведваюць лекцыі, тэарэтычныя канферэнцыі.

Аднак, многія партарганізацыі раёна — Наркамветы, Наркамгэспрома, фабрыкі-кухні — не ўдзяляюць патрэбнай увагі пытанню партыйнай вучобы. Партарганізацыя Наркамветы правяла тэарэтычную канферэнцыю без патрэбнай падрыхтоўкі і яна прайшла на нізкім ідэйным узроўні. Многія камуністы вельмі рэдка наведваюць лекцыі.

Успрэхам выступіла 9 чалавек. Яны прапавілі рад сур'ёзных патрабаванняў да аддзела прапаганды і агітатцы райкома — больш сур'ёзна падбіраць лектары, арганізавалі для самастойна вывучаючых гісторыю ВКП(б) кансультацыі аб рабоце над кнігай. Розкай крытыка была падвергнута работа раённага партыйнага кабінета. (БЛТА).

ЯК МЫ РЫХТУЕМСЯ ДА ДЭКАДЫ

У час дэкады беларускага мастацтва ў Маскве, акая адбудзецца ў пачатку 1940 года, беларускі народ будзе дэманстраваць свае поспехі ў галіне тэатра і музыкі, дасягнутыя пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі і нашага правадыра таварыша Сталіна.

На нас, работнікаў мастацтва Беларусі, клатэцца велізарная адказнасць — прадставіць мастацтва беларускага народа ў Маскве, паказаць, акая велізарнае наша раскрыццё дасягнула яно ў перыяд сталінскіх пяцігодкаў. Беларускае дэкада, акая праводзіцца пасля дзвух усіх іншых саюзных рэспублік, нібы завершае паказ у Маскве раскрыццё культуры, напынальнай па форме і сацыялістычнай па зместу, народаў Савецкага Саюза. Таму да нас будучы прад'яўлены большыя патрабаванні, чым да іншых рэспублік, не глядзячы на тое, што наша прафесіянальнае мастацтва з'яўляецца адным з самых маладых, што наш оперны тэатр існуе толькі ўсяго 6 год, а першыя арыгінальныя оперы і балеты ствараюцца толькі зараз, за поўгода да дэкады.

Наш тэатр оперы і балета ў нахало-дчай дэкадзе зойме самае аказанае месца. Ранішнем урадавай камісіі ўстаноўдзена, што на дэкадзе будучы паказаны оперы: «Міхась Падгорны» (музыка Ці-люшка), «Дрытва» (музыка Багачова), «Кветка шчасця» (музыка Туранкова) і балет «Салавей» (музыка Крошнера). Па волькасці твораў, якія ствараюцца зараз тэатрам сумесна з кампазітарамі і пісьменнікамі, наша рэспубліка зойме, бадай, другое месца пасля РСФСР. Апрача твораў, прыназначаных для паказу на дэкадзе, тэатр таксама працуе над операй «Параніжы» (кампазітар Туранкоў, лібрэ-жыст Шапавалаў), «Канцарына Жарна-рск» (кампазітар Шчэгоў, лібрэ

# АРГАНІЗАВАНА ВЕСЦІ АБМЕР ПРЫСЯДЗІБНЫХ УЧАСТКАЎ

## ПЕРШЫЯ ДНІ АБМЕРУ ПРЫСЯДЗІБНЫХ УЧАСТКАЎ

Ва ўсіх раёнах Віцебскай вобласці пята дзень ідзе велізарная работа: камісіі праводзяць абмер прысядзібных участкаў калгаснікаў, а таксама зямель аднаасобнікаў і іншых не членаў калгасаў.

Часныя калгаснікі аднадушна адрабляюць гэтае важнейшае мерапрыемства партыі і ўрада, накіраванае на далейшае ўмацаванне калгасаў. Калгаснікі радасна сустракаюць камісіі, дапамагаюць ім у правядзенні абмеру і вымярэнні паштуніў і ўстаўкі сельгасарцелі.

У сельгасарцелі імяні Калініна, Немайскага сельсавета, Сенненскага раёна, іжжэкалгаснікі Ермашкевіч, Л. Ермошка, В. Васільев захавалі калгасную зямлю і раздзілі свае прысядзібныя участкі да 2,25 гектара. Больш 2 гектараў зямлі ў асабістым карыстанні выяўлена пры абмеру і ў П. Тармана з калгаса «Чырвоны Пунілавец», Расненскага сельсавета.

Захавалі калгасную зямлю таксама «калгаснікі», якія жывуць на далёкіх хутарках. У калгасе яны не працуюць. Іжжэкалгаснікі сельгасарцелі імяні Будзінскага, Немайскага сельсавета, Васілеўскі мае 0,50 гектара прысядзібнага участка. Каб павялічыць колькасць зямлі ў асабістым карыстанні, Васілеўскі райком наадае заяву з просьбай прыняць яго ў суседні калгас «Ударнік» і дабіваецца выдзялення яму 0,50 гектара прысядзібнага участка. Сям'я Васілеўскага лічыцца членам двух калгасаў, мае два прысядзібныя участкі і ні ў адным калгасе не працуе.

Пры абмеру прысядзібных участкаў выяўлены захват калгаснай зямлі 10 калгаснікамі сельгасарцелі імяні Калініна, Мошанскага сельсавета, Вагунскага раёна. Захавалі зямлю ад 0,40 да 0,50 гектара, усе гэтыя 10 сямей на работу ў калгас не ходзяць. Да 0,80 гектара павялічыў свой прысядзібны участак старшыня раўкамісіі гэтага калгаса Гапоў, да 0,70 гектара — яго сваяк, прагучышчак Машара.

Добра праходзіць работа па абмеру прысядзібных участкаў у Лепельскім сельсавёце, Лепельскага раёна. Старшыня камісіі тав. Лугановіч прыбыў у сельсавёт на некалькі дзён раней да пачатку абмеру. Тут былі праведзены нарады актыва і сходы калгаснікаў, прысвечаныя абмераванню паштуніў сельгасарцелі і СНБ СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання». Мерчычкіма падарбаны перадавыя калгаснікі. Значную работу праводзіць актыватар з ліку настаўнікаў, камсамольцаў. Такія падрыхтоўка і арганізацыя забяспечыла добрыя вынікі. Паспяхова праведзены абмер у 4 буйнейшых калгасах сельсавета.

Паспяхова праводзіць сваю работу камісія па Вадзімскаму сельсавёце, Віцебскага раёна. Настаўнікі тт. Дарожнік, Ігнаценка, камсамольцы калгаса тт. Жураўскі, Рэброў, Рыбакоў дапамагаюць камісіі праводзіць масава-палітычную работу. Тут ужо абмерана 184 прысядзібныя участкі.

Вымярэння марунацца і неарганізаванасць у раёне раёнаў. У Лепельскім раёне некатарыя камісіі не прыступілі да работы.

Абмер прысядзібных участкаў ўжо ідзе пачаў дзень, але кіраўнікі Лезянскага, Бешанковіцкага і Мехавіцкага раёнаў не маюць пачуць-што ніякіх вестак аб ходзе работ па абмеру прысядзібных участкаў.

В. АЛАН.



Калгас «Чырвоны дазор» (Тураўскі раён, Палескай вобласці) закончыў сяленне хутарскіх гаспадарак у калгасныя паселішчы. НА ЗДЫМКУ: новая вуліца ў калгасным сядзе «Чырвоны дазор». Фото І. М. Обрунджа (фотакорресп. БЕЛТА).

## КАМІСІІ, ЯКІЯ НЕ ПРАЦУЮЦЬ

У калгасах Старобінскага раёна было няма фактаў грубага парушэння палітыкі партыі ў галіне калгаснага землекарыстання. Між тым работы па выпраўленню дапушчальных скажанняў разгортваюцца зусім незастанова. Гэта асабліва наглядна відавочна на арганізацыі работы па абмеру прысядзібных участкаў калгаснікаў, а таксама зямель аднаасобнікаў і іншых не членаў калгасаў.

Толькі 26 чэрвеня на пленуме райкомкама былі завершаны 14 камісій па абмеру прысядзібных участкаў. Згодна паштуніў партыі і ўрада камісіі абавязаны былі не пазней 1 ліпеня прыступіць да работы. Аднак на 3 ліпеня да работы прыступілі толькі тры камісіі.

У калгасе «Чырвоны Бор», Старобінскага сельсавета, праведзены абмерам выяўлена, што з 54 калгаснікаў у 49 былі раздзілі прысядзібныя участкі. Калгаснік Юлія Татару захавалі 0,10 гектара калгаснай зямлі. Апанас Маталяшкі — 0,18 гектара і т. д.

10 старшын камісій не прыступілі да абмеру, матывуючы гэта тым, што яны вельмі заняты іншай работай і не могуць выехаць у калгас. Сярод іх — старшыня камісіі па Чапалеўскаму сельсавёту тав. Севасячкіч, старшыня камісіі па Мазурскаму сельсавёту тав. Волкаў і іншыя.

У Нагоскім сельсавёце старшын камісій быў завершан памаліт Штурмавой МТС тав. Другал. Але неўзабаве тав. Другал аслабілі ад работы старшын камісій, і зараз гэтыя камісіі зусім не працуюць.

Дэзна праведзена інструктаж членаў камісій па абмеру зямлі. Ён праводзіўся на нарадзе старшын калгасаў і сельсаветаў, дзе апрача гэтага вырашалася больш 4 пытанняў. На нарадзе не прысутнічалі многія старшыні камісій.

## РЭЗУЛЬТАТЫ НЕПРАДУМАНАСЦІ

ГОМЕЛЬ. (Спец. нар. «Звязда»). Ці РВ(б) і СНБ СССР патрабавалі пачаць работу па абмеру прысядзібных участкаў калгаснікаў, а таксама зямель аднаасобнікаў і іншых не членаў калгасаў не пазней 1 ліпеня. Аднак ў Гомельскім раёне паступаюць зусім не так.

У райземадзеле мы хочам атрымаць інфармацыю аб ходзе абмеру зямель. Але дарэмна, нічога нічога не ведае. Райземадзель зусім не падобны на аператыўны штаб кіравання сельскай гаспадарчай, які ён павінен быць.

Райсёны арганізацыі сур'ёзна не прадумалі пытанні аб вызначэнні старшын камісій, з першых жа дзён па некаторых сельсавётах з'явілася работа па абмеру прысядзібных участкаў.

Старшыні некаторых камісій зусім беспаспартна самавольна пакідаюць работу ў камісіях і ініцыятыўна адхіляюцца ад іх. Так, старшыня камісіі па Улаўскаму сельсавёту тав. Дубінін прыступіў да работы толькі 3 ліпеня, а 4 ліпеня ён ужо быў у горадзе. У горад на розных «службовых справах» штодзённа прыязджае тт. Сінішын, Вічурка, Меркуловіч, Неўвама, чаму такое гаспадарства старшын камісій не знаходзіць належнага адпору з боку райвыканкома і райкома партыі.

У раёне сельсаветаў раёна да абмеру прыступілі толькі 2 і 3 ліпеня, а камісія па Давыдаўскаму сельсавёту, якую ўзначальвае тав. Герасімка (дырэктар МТМ), прыступіла да абмеру толькі 4 ліпеня. Атрымалася гэта тым, што старшыня камісіі мяняў на некалькі раз.

Першыя дні абмеру прысядзібных участкаў паказваюць, што ў Гомельскім раёне б'е многа фактаў разбазарвання грамадскіх зямель калгасаў. Так, напрыклад, пры абмеру сідзібных участкаў 50 калгаснікаў сельгасгаспадарчай арцелі «1-га Мая», Шчэцкага сельсавета, у 40 калгаснікаў аказаліся злішкі зямлі да 0,20 гектара.

Н. ГРОЗАУ.

## НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

ЕЛЬСК, 5 ліпеня. (БЕЛТА). На калгасных палях раёна сёння былі ўраджай. Калгаснікі сельгасгаспадарчай арцелі імяні Талыма, Роза-Люксбургскага сельсавета, ужо ўбрали першыя 2 гектары азімага жыта. Праз дзень-два да ўборкі прыступіць усе калгасы раёна.

ПЕРАХОЎКА, 5 ліпеня. (БЕЛТА). У раёне пачалося церабленне ільну. Калгасы «Чырвоны Івакі» і «Большэвік» выбарачным парадкам ўбрали 1,5 гектара.

ХОЙНІ, 5 ліпеня. (БЕЛТА). 5 ліпеня калгаснікі сельгасгаспадарчай арцелі «Кумунар» прыступілі да цераблення ільну. Убрали 6 гектараў.

## УРАЧЫСТЫЯ ПЛЕНУМЫ СЕЛЬСКИХ СОВЕТАУ

ОРША. Калгаснікі раёна выхтуюць дастойную сустрэчу народнаму святу — XIX гадавіне вызвалення Беларусі ад бепалонскіх акупантаў. Да 11 ліпеня калгаснікі абавязаны пачаць вынашч план адначасна сена дзяржавы.

Ва ўсіх сельсавётах 11 ліпеня абдуцца ўрачыстыя паштуніўныя пленумы, прысвечаныя славутым гадавіне. Пасля ўрачыстай часткі казачыцца калгаснай мастацкай самодзейнай выступіць паказам сваіх дасягненняў.

## Кандыдаты на ўсесаюзную сельгасгаспадарчую выставу

### ДАДЗІМ ДЗЯРЖАВЕ ВАЛАННО 26 НУМАРАМ

На вопыце 6-гадовай работы ў якасці звынявой я пераканалася, што поспех ураджай вырашаюць пастаянныя звыні. Маё звыня з года ў год атрымлівае высокі ўраджай ільну таму, што яно існуе і працуе круглы год. На жаль, гэтага ў нашым калгасе раней не ўлічвалі. Нават у мінулым годзе пасля сям'і звыня распаліся. Пасевы ільну былі абязначаны, за лён нічога не адказвалі. Таму ўраджай ільну па ўсяму калгасу быў значна ніжэй ураджай на плошчы майго звыня.

У 1937 годзе звыня дабілася высокага ўраджая: з 3-х гектараў сабрала на 12,2 цэнт. ільнясемя і на 13 цэнтараў ільнявалана з кожнага гектара. Валанно здалі дзяржаве 18—20 нумараў.

Мы поўнашпа ліквідавалі абязначку, увазі індывідуальную звынячынчу, уважліва наглядзілі пасевы. У мінулым годзе, пры неспрыяльных кліматычных умовах, звыня дабілася высокага ўраджая ільну. З кожнага гектара сабрала на 10 цэнтараў ільнясемя і на 10 цэнтараў ільнявалана. За высокі ўраджай звыня залічана кандыдатам на ўсесаюзную сельгасгаспадарчую выставу.

Свой вопыт работы з года ў год я перадаю ўсім калгаснікам. Многа жанчын я падрыхтавала да работы звынячынчу. У калгасе арганізавана ў гэтым годзе 6 пастаянных звыняў. За імі замацавана 40 гектараў пасеву ільну. Асабліва добра працуюць звыні А. Дубініна і П. Пляксіцкай. Наміж усімі звынямі заключаны дагаворы сацыялістычнага сабраўніцтва на права ўдзелу ва ўсесаюзнай сельгасгаспадарчай выставі. Звыня Таняны Сяпегі сабраўнічэе з палівай брыгадай Нікала Туфастаева. Сяпегі абавязалася атрымаць з кожнага гектара на 13 цэнт. ільнявалана.

Калгас да ўборкі багатага ўраджая падрыхтаваўся. Церабленне пачнем праз тры тыдні. Ток для абмолоту галолак ільну, сідзішчыны для расцілкі травы падрыхтавалі. Звыні абавязаліся атрымаць з двух гектараў ільнявалана 26 нумараў.

Не толькі лён, але і зернявыя культуры б'е абязначылі ў гэтым годзе багаты ўраджай. Калгас узорнай работай забавуе права ўдзелу ва ўсесаюзнай сельгасгаспадарчай выставі ў 1940 годзе.

ПАУЛІНА СЯНЧЫЛА, ордэнаносца (калгас «2-я п'яцігодка», Талачынскага раёна).

## Айзік ПЛАТНЕР ПАЛАЮЧАЕ СЭРЦА

Клойд Стывенс быў дробным служачым у адным банку. Пашанцаваў год ён неспушына падпіраць прабіткі сваіх гаспадарстваў і не згадваўся да апошняга дня, што яны падрыхтоўваюць банку.

У той апошні дзень ён вярнуўся дамоў з работы, чытаў газету і сё вачору ў акружэнні сваёй сям'і: жанчыны высокага росту і кволата выгляду, з першай прыгожай сівойнай на галаве, той сівойнай, што завешана «серам і соль», і двух дарослых дзяцей — вучняў сярэдняй школы.

Клойд Стывенс быў тыповым амерыканскім клеркам, б'е і звычайна яго прыдуся ад глыбока ўкараненых прадзельскіх трыпшчын.

Клойд Стывенс жыў у заходняй частцы Нью-Ёрка ва ўласнай маленькай спадчынай хатцы — усюго для адной сям'і. Хатня пенсія дробнага банкаўскага служачага не дазваляла яму жыць у раскошы, аднак ён меў свой уласны стары «фордж» і ў кожную нязлему аправаў перады цыліндр і сідзіў са сваёй сям'яй за горад абедзе ў хатнім рэстаране. Гэты нязлемуны абед рабіў кожны тыдзень вялікую прору ў яго бюджэце, аднак адмовіцца ад гэтага ён не мог. Загарадны хатні рэстаран быў свайго роду клубам, дзе Стывенс трымаў сувязь з грамадствам, палітыкай ды інтымнымі прыяцелямі.

У апошні дзень службы, — гэта быў чацвёрты суботы, — ён вярнуўся з банка і пачаў выхавана заўтрашняга абед за горадам. Ён прамеруў у гаражы свой форд, пачынуў стары цыліндр і ф'рак і лаведзеўся ў жонкі пра іверда накружмаленую рубашку.

Траба забавіцца, што сустрачы прыяцеляў, абедзішчы і нязлему ў адным рэстаране, мець сваю прымруную старану: такія сустрачкі стваралі паміж іх нуміны ўзаемныя абавязкі; Клойд Стывенс, скажам, купілаў сваё іверда накружмаленую рубашку толькі ў фірмы Дэйвіс, гаспадар іной, містар Дэйвіс, абедзішча таксама ў гэтым рэстаране. За гэта самае містар Дэйвіс быў абавязан ратаваць час-ад-часу з бізні сваёй прыяцелі. Гэта быў таварыш з бізні сваёй прыяцелі. Гэта быў таварыш з бізні сваёй прыяцелі. Гэта быў таварыш з бізні сваёй прыяцелі.

проста прыходзілася ратавацца ад людзей, што пашапа на яго з пагарзамі. Адно было яму ясна — банк збанкрутаваў.

Усяго толькі адзін дзень укладчыкі акружалі банк. Яны аправа пераканаліся, што таварыш вочы ў банкаўскія сценны бескарэна — банк апусцеў, і яны пайшлі атужаць шукаць новага пачына. Усяго толькі ўчора кожны з іх с'е-тэ-тэ меў, а сёння ўсе яны забракі, якія не маюць какаша хлеба.

Назаўтра Клойд Стывенс пайшоў да рэдакцыі накіраваў сваёй службы, але ў банку ўжо былі зусім чужыя людзі. Яны ашавалі маемасць. Стол, за якім ён прапашаў шапанцаў год, крэсла, пісьмовыя прылады — усё ўжо было апісана, зарэгістравана. Нічога з новых гаспадароў не ведаў яго, яму не адказвалі і нават у памішкіне не ўпусцілі.

Здарова чупіць падказала Стывенсу, што і ён, як усе банкаўскія кредытары, не павінен трыпаць ні адной хвіліны, а адразу шукаць новую службу. Ён успомніў сваю малую ўбогую хатку, сваю прыстойную і кволую жонку, сваіх дзяцей, якія яшчэ не скончылі сярэдняй школы, і сваё ўласнае становішча ў грамадстве, сваё нязлемуны абедзішча.

Стывенс пачаў наведваць знаёмых і прыяцеляў: яны ўсе прымаілі яго вельмі гаспадна, прасілі прысець і першыя дні нават частавалі цыгарамі. Аднак службы яму нават не абяцалі.

На другі месяц беспрацоўя Клойд Стывенс прапаў свой «фордж» (у загарадны рэстаран ён ужо ўсёроўна не сідзіў), і цэлы месяц яму ўдалося зрабіць у аднаго з прыяцеляў невялікую пазыку, а на чацвёрты месяц, — гэта было ў пачатку верасня, — Клойд Стывенс ужо не меў ніякіх сродкаў да жыцця.

Яго жонка зрабілася яшчэ больш кволатай і тонкай, чым раней, яна проста не мела чаго есці. Яе прыгожая галава ільча больш пасівела.

# У ДЗЕЛЬНІКІ У СЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАЎКІ

Паштанова Галоўнага Камітэта ўсесаюзнай сельгасгаспадарчай выставі ў Завершдзіц удзельнікамі ўсесаюзнай сельгасгаспадарчай выставі з занясеннем у Пачотную інігу ўсесаюзнай сельгасгаспадарчай выставі.

ПА БЕЛРАУСКАЙ ССР (Працяг)

532. Бунтовіч Нікалай Іванавіч — трактарыст Слуцкай МТС імяні Куйбышова, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 349,73 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 1255 кгр. гаручага.

533. Крывалубовіч Фёдар Данілавіч — трактарыст Слуцкай МТС імяні Куйбышова, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 349 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 437 кгр. гаручага.

534. Какошанка Майсей Васільевіч — трактарыст Рэчыцкай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 349 гектараў у перавозе на мяккае ворыва.

535. Тарасевіч Вантанцін Раманавіч — трактарыст Пухавіцкай МТС, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 349 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 324 кгр. гаручага.

536. Кісель Нікалай Сцяпанавіч — трактарыст Грэскай МТС, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 348,88 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

537. Бародзіч Іван Сцяпанавіч — трактарыст Слуцкай МТС імяні Куйбышова, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 347,84 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 361 кгр. гаручага.

538. Пекерэвіч Павел Сцяпанавіч — трактарыст Праграцкай МТС, Уздзенскага раёна, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 346 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 422 кгр. гаручага.

539. Нахавея Варвара Філіпаўна — трактарыста Астронскай МТС, Бешанковіцкага раёна, Віцебскай вобласці, якая выпрацавала ў 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 346 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 330 гектараў у перавозе на мяккае ворыва.

540. Брушчэўскі Васіль Маркавіч — трактарыст Жлобінскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 345 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 388 кгр. гаручага.

541. Малаеў Піхав Фёдаравіч — трактарыст Перахоўскай МТС, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 342 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 336 кгр. гаручага.

542. Папков Арцём Васільевіч — трактарыст Рагачэўскай МТС, Заслаўскага раёна, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 342 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 270 кгр. гаручага.

543. Вастаўскі Міхаіл Аляксандравіч — трактарыст Полацкай МТС, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 341 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 540 кгр. гаручага.

544. Жук Анна Цімафеўна — трактарыста Слуцкай МТС імяні Куйбышова, Менскай вобласці, якая выпрацавала ў 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 340 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 116 кгр. гаручага.

546. Галаганав Іван Іаўлевіч — трактарыст Добрушскай МТС імяні Кагановіча, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 337,8 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 246 кгр. гаручага.

547. Дарш Міхаіл Дзяміянавіч — трактарыст Слуцкай МТС імяні Куйбышова, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 337,6 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 453 кгр. гаручага.

548. Іаху Андрэй Гаўрылавіч — трактарыст Гардзевіцкай МТС, Рагачэўскага раёна, Гомельскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 336 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 324 кгр. гаручага.

549. Сенацік Франц Мартынавіч — трактарыст Фашчэўскай МТС, Шклоўскага раёна, Магілёўскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 335,65 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

550. Рубанав Пётр Захаравіч — трактарыст Меніслаўскай МТС імяні Кірава, Магілёўскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 335,21 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

551. Сяміон Карл Іосіфавіч — трактарыст 2-й Смалявіцкай МТС, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 334,12 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

552. Лешев Валадзімір Фёдаравіч — трактарыст Слуцкай МТС імяні Куйбышова, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 333,06 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

553. Лашчов Філіп Максімавіч — трактарыст Вагунскай МТС, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 330 гектараў у перавозе на мяккае ворыва.

554. Іахель Іван Антонавіч — трактарыст Раваніцкай МТС, Талачынскага раёна, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 333 гектараў у перавозе на мяккае ворыва і эканомію 804 кгр. гаручага.

555. Бачоўскі Андрэй Фёдаравіч — трактарыст Аршанскай МТС, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 333 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 246 кгр. гаручага.

556. Леўні Іван Францавіч — трактарыст Вельскай МТС, Полацкага раёна, Віцебскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 332 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

557. Махлай Павел Даміянавіч — трактарыст Слуцкай МТС імяні Куйбышова, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 331,64 гектара ў перавозе на мяккае ворыва і эканомію 103 кгр. гаручага.

558. Барысевіч Пётр Міхаілавіч — трактарыст Рагачэўскай МТС, Заслаўскага раёна, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 331 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

559. Бачкароў Ілья Іванавіч — трактарыст Фашчэўскай МТС, Шклоўскага раёна, Магілёўскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 329,81 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

560. Латушка Грыгорый Сямёнавіч — трактарыст 2-й Смалявіцкай МТС, Менскай вобласці, які выпрацаваў у 1938 годзе на трактары ХТЗ за змену 329,48 гектара ў перавозе на мяккае ворыва.

(Працяг будзе).</

# ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

## У ПАУДНЕВЫМ КІТАІ

Прадаўжаюцца баі па поўнач ад Сятоу. У гэтым раёне кітайскія войскі перайшлі ў наступленне аб Чэацжоу і выйшлі японцаў з чыгуначнай станцыі.

2 ліпеня японцы зрабілі спробу высадзіць десант у Лінхай (на паўночны ўсход ад Фучжоу, у правінцы Фуцзянь). Пасля жорсткага рэкананіага бою японцы былі адкінуты. У гэтым жа сектары 4 ліпеня звыш 600 японскіх салдат пад прыкрыццём артылерыйскага агню зноў прабавалі высадзіцца ў Лянцзіань. Кітайскія аркрылі артылерыйскі агонь па японскаму десанту. Японцы страцілі палавіну свайго атрада і аступілі на свае караблі.

На поўдзень і паўднёвы захад ад Бантона кітайскія партызаны прадаўжаюць весті агняўныя ваенныя аперацыі. 3 ліпеня партызаны зрабілі налёт на Фомань і сумесны з ім пункт. У часе адбы-

шайся схваткі японцы страцілі забітымі звыш 130 чалавек.

## У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

На фронце ў паўночным Кітаі без змен.

## У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

У Цэнтральным Кітаі вялікіх баёў за апошнія дні не было. Кітайскія партызаны, якія дзейнічаюць у раёне Шанхай—Нанкін, наносіць японцам вялікія страты. У Шанхай ітэозіяна прыбываюць значныя парты раненых японскіх салдат.

Кітайскімі партызанскімі атрадамі асаджан горад Лішуй (у 70 кіламетрах на поўдзень Нанкіна). За апошні тыдзень гэты горад некалькі раз пераходзіў з рук у рукі.

У паўночнай частцы правінцы Цзянеу кітайскія партызаны 2 ліпеня ўварваліся ў Уаншань. Японскі гарнізон адхіляецца ад горада. Баі вялічынны ў паўночнай і ўсходняй частках горада.



Станавіцца смялініцкага торфавада імені С. Ордынікіна за работай на машыне «Сімплекс».

# ВОДНІКІ РЫХТУЮЦА да ДНЯ ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА

ГОМЕЛЬ. (БЕЛТА). Воднікі Дняпра-Левіцкага рачнога пароходства дзейна рыхтуюцца да Дня Ваенна-Марскога Флота. Да гэтага дня 1576 чалавек закончаць вучобу ў гуртках па грабні на пліпках, 2.436 чалавек — па выратаванні на водах, 443 — па плаванні.

Дзіцячая вольная тэхнічная станцыя рыхтуе цікавыя мадэлі флагаў, ваенна-марскога асяродкі і інш. экспанаты. У гэтых салянага Дня Ваенна-Марскога флота на Гомельскім суднарамонтным заводзе праведзены ваенізаваны праход у працівагах на 6 кіламетраў. У бліжэйшы час на заводзе будзе праведзены рад гутак і дакладна ад Ваенна-Марскога флота.

Палітдзел пароходства арганізуе ваенізаваны паход воднікаў у частку Дня Ваенна-Марскога флота СССР. Паход будзе праведзены адначасова па двух маршрутах: Гомель — Жоў (па рацэ Сож) і Гомель — Жоў (па Дняпру). На прыбыццё ў Жоў на раце будзе праведзена ваенна-танкавая ігра.

На шляху следвання ў бліжэйшых калгасах, уздольскі паходу правядуць гурткі ад Ваенна-Марскога флота, апаможаць у наладжванні абароннай работы. Старт паходу — 23 ліпеня. У ім прымуць удзел 78 воднікаў з 23 гарадоў і раёнаў Беларускага рэспубліканскага Сож, Прыпяці, Бярэзіне, Дняпр і Заходняга Дняпра.

# Новы цэх шырсажыва

ОРПА (Нар. «Звязды»). Саюзны ўрад выпяціў сродкі на будаўніцтва новага цэха па выпуску тавараў шырсажыва на арханскім механічным заводзе «Чырвоны баран». Новы цэх будзе выпускаць англійскія замкі, трохціфровыя керамічныя, кружкі і пелі для акон і інш. на агульную суму 2,5 мільёна рублёў у год. Цэх павінен быць пабудаваны і пачаць у эксплуатацыю ў канцы гэтага года.

# Заводы Белторфа за 4 ліпеня

Асінторф	План	Забягата	%плану
Чырвоны сцяг	4.665	3.600	78,8
Ім. Ордынікіна	954	869	91,0
Ім. Дуванна	2.438	3.292	135,0
Свабода	305	284	93,1
Лукіна	542	381	70,4
Дукора	476	411	86,4
Дукора	484	429	88,7
Радзічава	610	573	93,9
Міханавічы	189	122	64,5
Усяго	10.863	10.269	94,5

# ПАГРАНІЧНІКІ-МАСТАКІ

Сярод пагранічнікаў БССР ёсць таленавітыя мастакі-самавучкі. У свабоды ад баявой вахты час яны пішуць партреты любімых кіраўнікоў партыі і ўрада, працуюць над мастацкімі карпінамі, якія адлюстроўваюць гарадзкія будні пільных вартых савецкіх рубяжоў, замкаў і культурнае жыццё калгаснікаў. Камандзір аддзялення тав. Сарокін напісаў партрэт тав. Берыя і намаловаў некалькі пейзажаў. Маадына напісала партрэт тав. Берыя і намаловаў некалькі пейзажаў. Маадына напісала партрэт тав. Берыя і намаловаў некалькі пейзажаў.

Днямі ў Менску адбылася нарада пагранічнікаў-мастакоў з узаемазаслужанага дзеяча мастацтваў — скульптара Грубе, мастака Зайнава і інш. Пагранічнікі прывезлі з сабой на нараду з пагранічных застаў, парадзжэнняў свае работы, характарыстычныя мастацкія здольнасці і творчы рост байцоў. Мастакі-прафесіяналы, азнаёміліся з гэтымі работамі, далі самавучкам рад практычных указанняў і кансультацый, як працаваць над кампазіцыяй, як расшырыць тэматыку.

Для ўзгаляння парады быў арганізаваны працяг асваў работ для ўсеагульнай выставы «Ленін і Сталін — арганізатары Беларускай дзяржаўнасці», выстаўкі выяўленчага мастацтва ў парку культуры імені Горкага. Пагранічнікі працэдзелі кіножурнал «Чырвонаярмейскія таленты».

# КВЕТКІ да СВЯТА

На плантаных Менака трэста зялёнага насаджэння завітаюць чырвоныя і ружовыя залажычкі кветкі, прыгожа цвітуць 240 сарту герацін. Кветкі штодзённа перасажваюцца ў вазоны, працэдура букетамі грамадскім арганізацыям і насельніцтву.

У працяжэння дні значна паявіліся кветкі на кветкі, якімі ўпрыгожваюцца дзверы прадпрыемстваў, кватэры працоўных. Штодзённа ў цэнтральных кветкавых магазінах і ларкі паступае заказ на 3—4 тысячы рублёў. Дадаюцца адрываюцца ларкі: на пл. свабоды, ля ўваходу ў парк культуры і адпачынку імені Горкага.

Да свята будзе закончана высадка кавуновых кветак вакол новага фантана на скверы пл. свабоды, таксама будзе закончана асяленне тэрыторыі станкабудавніцкага завода імені Варышалава. (БЕЛТА).

# Сёння ў парках і на стадыёнах Менска

Сёння, у выхадны дзень, у парку культуры і адпачынку імені А. М. Горкага (Менск) наладжваюцца вялікая масоўная работніцкая гульня Беларускага савета, прызначана Дзень савецкай калеранцы. Ветаран — масовае гуляне. На астразле выступіць джаз-аркестр пад кіраўніцтвам тав. Куціна.

У парку культуры і адпачынку па вуліцы Пушкіна — днём гуляне. На стадыёне «Харчавік» працяг усяагульнага спартовага студэнцкага ўспраўлення і сярэдняй навуковай устаноў па лёгкай атлетыцы і гімнастыцы. На стадыёне гарадскога савета — будучы адбыцца агульнараённая спартоўная ларываўніцкая Варышалаўскага раёна па многабор'ю ППА. На стадыёне «Лакматку» наладжваюцца ігры ў футбол.

# ЗДАРЭННІ


Арышт зладзей-рэцыдывістаў. Крымінальны вышук арыштаваў у Менску А. Е. Шведова пры спробе ўкрапі бумажнік з дакументамі і грашмамі ў гр. Н. С. Канранені, прыхаўшлага з Брунскага раёна.

Як устаноўлена, Шведова — вядомы зладзей-рэцыдывіста. На працягу раку год яна «страляла» па гарадах Савая, дзе робіць кішэжныя кражы. Зладзейка скрывалася пад прозвішчамі: Раманоўская, Балахонава, Барыюкова. Яна мае 9 сузімасцей і 37 прыгоўд.

# ШАХМАТЫ

## ЧЭМПІЯНАТ ГОР. МЕНСКА

Упorna барабна за лічэства ў турніры прадаўжаецца. На сёння літарамі турніра з'яўляюцца майстар Верасаў і Камянецкі. Калі не будзе «выпадкаў», першыства турніра будзе залежыць ад рэзультатаў парты паміж імі. Прыводзім цікавую канопку, бліскуча праведзеную майстрам Верасаў.



У прыведзеным становішчы спакойна іграць нельга: пенка а5 вельмі небяспечна... і майстар сыграў: 1... б5—b4 з зра-зумеўым жадаем рэзультат небяспечную пенку. Што рабіць белым? Пазіцыя многабаючая. І не з'яўна, што Грынавальд «спакуі» і сыграў: 2. Лf1—a1!?

будучы ўпаўнён, што пенка а5 будзе фер-зем. Мы прапануем прыняццц і рашыць за чорных, што ім рабіць? — прагража прамя проігрыш! 2... b4 c3. 3. a5—a6 Лc5—c4! Ход чыста майстэрска і пра-баўшы год пры разліку кампаіцы — дзяка!

4. a6—a7. Лc4: c4. Пазіцыя пачынае выясяляцца. Калі белы зробіць ферз — мат у некалькі халюў нямінучы (Лg4+ Крf2, Лh2 + i. t. x.). 5. Лh3—g8 + Сe6; b8 6 a7 — a8Ф Сg8 — d5 7. Фa8—c8 + Крg6—g7. 8 Лa1—f1 Лh7—b8 9. Фe8—d7 Лe4—e2. Мож-на ўжо здавацца, але белы спавіваюцца на памылку. 10. Лf1 — f7 + c5; f7 (толькі так! Інакш вечны шах, па меншай меры). 11. Фa1 : c6 c3; b2. 12. Фc6—c3 + e7—e5 13 Фc3 : b2 Сf7—f5. Грынавальд з'яўляў мат няўхіль-на. Майстэрскае абв'яржэнне небяспечнай атакі!

## РАШЭННЕ КОНКУРСНАГА ЗЦЮДА № 2 (ФІЛАРЭТАУ)

Пазіцыя; Крe1. Лh5, Ka7, пс2(4); Крd4 Сe5, Kh2, n2(4). Чыяны. 1. Ka7 — b5 + Крd4—e3! (на 1... Крe4 2. Л:с5 + i Кe3). 2. Лh5—h3 + (але не 2. Кe3 — Сb4!) i выйгрыш). 2... Kh2 — f3 + 3. Лh3: f3 + Крe3: f3. 4. Кd5—e3! Сe5—b4. 5. Крe1—d1 Сb4:c3—pat! Мініатур-нае чысьнейшае становішчы! Многія таварышы на ход Крd4 — e3 праналавілі варыянт Кb5 — a3, але гэта не раілае. Чорныя бярдуць капа сагамо, пераводзяць караля на c4 і капа на d4 пасля чаго перакрываюць лінію «b» і выйгрыш.

Вынікі конкурса будучы апублікаваны 12 ліпеня.

## Дзённік

8 ліпеня, у 7 гадзін ведаў, у Доме парт-актыўна (вылікая зава) аддзел прапаганда і агітацыі Менагарома КГЮБ склікае канфе-рэнцыю самастойна вылучаючы «баротні курс гісторыі КПС(б)». У 8 гадзін вечара, у Доме парт-актыўна (вылікая зава) аддзел прапаганда і агітацыі Менагарома КГЮБ праводзіць да-клад на тэму «20 гадоў барацьбы кітайскага народа за незалежнасць». Дакладчык Г. В. Ермаў кандыдат гіста-рычных навук (Ленінград). Візеты прадаюцца класе Дома нархатэатра з 10 г. раіны да 7 г. вечара. Цана білета 1 руб.

В. а. адназнага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

# Заява Чжоу Энь-лай

ЧУНПЫН, 5 ліпеня. (ТАСС). Намеснік начальніка палітычнага аддзела ваеннага савета Кітая Чжоу Энь-лай перад аглядам з Яньань заявіў: «Два гола нашай выва-ленчай вайны паказалі, што японцам не ўдалося ажыццявіць свае планы, разлічаны на кароткую вайну і быструю пера-моту. Сучасны момант характарызуецца тым, што нашы сілы растуць разам з вы-зваленчай вайной. Усю сваю ўвагу вораг зараз звяртае на «ачыстку» тыла. Вораг імпенша арганізаваў эканамічную экспла-атацыю захаваных тэрыторый і чакае зручнага моманту для аднаўлення ваенных дзеянняў і пачатку новага наступлення».

Гаворачы аб перспектывах барацьбы, ён алказаў: «У першы перыяд вайны мы стварылі фундамент для нашай канчатко-вай перамоты. У другі перыяд вайны на-ша палітыка ў асноўным астаецца тагэ-вайна да канчатковай перамоты. Мы паві-ны рашуча прасес усе спробы капітуля-цыі і забеспечыць усе неабходнае для вайны і ўсеагульнай мабілізацыі.

Мы павіны ўмацоўваць адзіны нацыя-нальны фронт і цвёрда выступіць супроць усіх правакацый і спроб сарваць адзіны нацыянальны фронт. Калі мы будзем сля-ваць па шляху ператварэння тыла ворага ў наш фронт і ад збройных перамоў іці да буйных перамоў, мы зможам пераадаць усе труднасці на сваім шляху».

# АНТЫАНГЛІСКАЯ ДЭМАНАСТРАЦЫЯ У ЦЫНДАО

ЛОНДАН, 5 ліпеня. (ТАСС). Шанхайскі карэспандэнт агенства Рэйтэр паведамляе, што 4 ліпеня ў Цындао (правінцыя Шань-дун) японцы правялі антыанглійскую дэ-манстрацыю. «Дэманстранты» былі сабра-ны ля будынка англійскага консулята, і на ўсю гору гучна распаўсюджваліся ан-тыанглійскія лістоўкі.

Выпускаемая японцамі ў Цяньціне га-зета на кітайскай мове «Юнбао» піша, што японская блакада англійскай напіс-ці будзе ў далейшым умопнена. Газета паведамляе, што японскімі ваеннымі кара-блямі загадана патруляваць узбярэжжа дзень і ноч і старанна сачыць за пера-соўваннем англійскіх суднаў.

# МАБІЛІЗАЦЫЙНЫЯ МЭРАПРЫЕМСТВЫ ў данцыгу

ПАРЫЖ, 3 ліпеня. (ТАСС). Як паве-даміяць з Берліна, данцыгскі сенат апублікаваў дэкрэт аб парадку забеспя-чэння данцыгскіх прадпрыемстваў рабо-чай сілай, «у якой гэтыя прадпрыемствы могуць мець патрэбу».

«У выпадку патрэбы, — гаворыцца ў паведамленні, — прыватныя або грама-дскія прадпрыемствы Данцыга павіны будучы адмовіцца ад некатарой колькасці работных і служачых, каб перадаць іх у распараджэнне прадпрыемстваў паліты-чнага значэння».

У Парыжы адзначаюць, што гэты дан-цыгскі дэкрэт аб мабілізацыі работнай сі-лы знаходзіцца ў вядомай аналогіі з ме-рамі, якія прапрымаюцца ў Германіі для забеспячэння работнай сілай так званых «палітычных спешных работ».

# ЯПОНСКАЯ БЛАКАДА ВЭНЬЧЖОУ І ФУЧЖОУ

ЛОНДАН, 5 ліпеня. (ТАСС). Як паве-даміяцца ўжо, японцы блакаруюць парты Веньчжоу (правінцыя Чжэцзян) і Фучжоу (правінцыя Фуцзянь).

Як паведаміць танконскі карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», японскія марскія ўлады аб'явілі, што 5 ліпеня яны прадаўжылі інша-крэйпам японскаму магчымым пачынуць указаныя парты, бо 6 ліпеня тут па-чунуць ваенныя аперацыі. Пасля ўказа-нага тэрміна загаданы праз рэй Міньцзян і Нунцзян будуць закрыты і ні аднаму судну не будзе дазволена ўвайсці ў парты або ўйсці агуль.

Англійскія падданні 4 ліпеня заявілі аб сваім рапашні астацы ў Веньчжоу і Фучжоу.

# Залатыя запасы Еўрапейскіх краін у США

ПАРЫЖ, 5 ліпеня. (ТАСС). Па вестках агенства Гава, за апошні месяц Англія і іншыя еўрапейскія дзяржавы застаўлены ў ЗША больш мільярда дала-раў золатам. Гэты залаты запас прастаў-ляе сабою ваенны рэзерв, якое, па сло-вах агенства, ажно не ведала гісторыя. Дастаўка золата ў Амерыку асабліва ўзма-

**Беларускае аддзяленне „Саюзкінопракат“**  
у бліжэйшыя дні  
выпускае на экраны рэспублікі  
НОВУЮ ГУКАВУЮ КІНОКАМЕДЫЮ

**ТРАКТАРЫСТЫ**

Спаварыць арганізацыя  
Е. М. ПАМЕШЧЫКАВА  
Пасталоўка і рэжысура арганізацыя  
Івана ПЫРЭВА

Аператар — А. В. ГАЛЫНЬСКИ.  
Камапазітар — Фр. ПАКРАС.  
Мастак — В. П. КАПУЦЫНСКИ.  
Тэкст песьні Барыса ЛАСКІНА.

У ГАЛОУНЫХ РОЛЯХ:  
Арыстка арганізацыя  
Марына ЛАДЫНІНА.  
Арыстка арганізацыя  
Нікалай КРУЧОК.  
Співак КАНОКОФ.  
Арыстка Барыс АНДРЭЕВ.  
Арыстка Ольга БАРАВІКОВА.

ВЫТВОРЧАСЬ Маскоўскай артыя Леніна кіностудыі «Мосфильм» і Кіеўскай кіностудыі.

**Менскі тэхнікум наргасучота,**  
які знаходзіцца ў веданні Цунгу дзяржплана СССР,  
аб'яўляе ПРЫЁМ студэнтаў  
на 1939-40 вучэбны год

**Гомельская школа ФЭВ БЕЛЭНЕРГА ПРАФЛЕННІ**  
АБ'ЯЎЛЯЕ НАБОР

НА АДЛІЧЭННІ: турбамашынастаў, дызельстаў, электрамашынаў.  
Школа рыхтуе кваліфікаваных работных для электрастанцый БССР.  
Тэрмін навування на ўсё 3-х аддзяленнях 18 гадоў.  
У школу прымаюцца асобы ва ўзросце ад 16 да 18 год з адука-цыяй не ніжэй 7 класаў.

Паступночыя трымаюць іспыты па беларускай і рускай мовах, матэматыцы і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап. У заяве трэба ўказаць на якое аддзяленне жа-даны паступіць.

Залаты абавязчываюцца ступенды ад 45 да 80 руб. у месяц, у за-нацыя, не ніжэй 7 класаў.

Вучні абавязчываюцца істэрнатам вучні не забяспеч-ваюцца і падлітаранне.

Залаты прымаюцца да 10 жніўня. Да заявы трэба прыклісіць па-данецту аб стане здароўя, атакта аб скарчэнні 7 класаў, метрыку, пошч марк на 40 кап.